

ПРАДМОВА

Мінула амаль 35 гадоў ад часу, калі быў надрукаваны мой «Дыялектны слоўнік: З гаворак Зэльвеншчыны» — Мінск, 1970 — 184 с. Публікацыя атрымала станоўчы водгук у айчынным і замежным друку¹.

Асаблівай запатрабаванасцю карыстаецца, створаны на матэрыяле родных аўтару гаворак, гэты Слоўнік на абсягах Гродзеншчыны — сярод студэнтаў ВНУ, навучэнцаў каледжаў і ліцэяў, гімназістаў і вучняў старэйшых класаў сярэдняй школы. Студэнты стала выкарыстоўваюць яго пры напісанні курсавых і дыпломніх працаў; спрыяле ён і навучэнцам пры стварэнні імі слоўнічак з народнай мовы родных мясцінаў.

На сёняня Слоўнік стаў бібліографічнай рэдкасцю і з чыста тэхнічнай прычыны. Таму ўзнікла вострая патрэба ў перавыданні яго. Адказам на шматлікія просьбы і прапановы і ёсьць дапрацаваны варыянт кнігі, якая ўлучае не толькі змест першага выдання Слоўніка, але і лексікаграфічных аўтаравых артыкулаў, апублікованых пазней у зборніках народнай лексікі, у прыватнасці ў кнігах «Жывое слова» (Мінск, 1978) і «Народная словатворчесць» (Мінск, 1979), а таксама на старонках навуковага альманаха «Гарадзенскія запісы. Старонкі гісторыі і культуры» (Вып.1. Гродна, 1993; вып. 2. Гродна, 1996).

¹ Юрчанка Г. Са скарбніцы роднас мовы (ЛіМ. 13.11.1970); Германовіч І. Лексічныя скарбы (Полымя. 1971. № 6); Gutschmidt K (Zeitschrift für Slawistik. Band XII. Berlin- 1971); Zatovkňuk Mikolaš (Slavia. № 3. Praha, 1972)

УСТУП

Жывая народная мова... Невычэрпны скарб. Якімі фарбамі ён пераліваецца, якімі дыяментамі зіхаціць!

Кожны раз, бываючы на роднай Зэльвеншыне, слухаючы народную мову, міжволі прыгадваеш слова геніяльнага Адама Міцкевіча пра народныя гаворкі Гродзеншчыны (Наваградчына) як найбагацейшы і найчысцейшы з усіх славянскіх дыялектаў.

Цягам многіх гадоў вывучаю гэтыя гаворкі. І яшчэ і яшчэ раз пераконваюся ў трапнасці, дакладнасці і яркай выразнасці народнай мовы, маўлення мясцовых жыхароў. Напрыклад, у вёсцы Грабава, дзе жылі мае бацькі і гадаваўся аўтар гэтих радкоў, пачуеш: «Яшчэ і ні расіўся», г.зн. ‘і расінкі ў роце не было’ (звычайна ж пішуць: «яшчэ нічога не еў»). Прыназоўнік *спаміж* перадае адначасна значэнне месца і накіраванасць дзеяння: *Выскачыў (сабака) спаміж будынкаў і давай брахаць на незнамцаў*.

Значнае месца займае ў гаворках Зэльвеншчыны эмацыйна-экспрэсіўная лексіка. Напрыклад, слова *адпудзіць* значыць ‘адрэзаць вялікую (нібы пудовую) лусту хлеба’. Надта багатая лексічная сінаніміка гаворак. Да прыкладу, дамінантавае слова *есci* мае наступныя сінонімы: *аплятаць*, *га́маць*, *глэммаць*, *глэмзаць*, *го́мджыць*, *дэгсаць*, *дзю́баць*, *жмі́нdziць*, *ло́паць*, *лэ́паць*, *лы́гаць*, *ны́гаць*, *пля́скаць*, *пе́рci*, *пу́гаць*, *трубіць*, *хру́мстаць*, *церабіць*, *ча́мкаць* і іншыя.

Лексіка зэльвенскіх гаворак слаба адлюстраваная ў фальклорных друкаваных матэрыялах (і навуковой літаратуры. Выключэнне складае кніга пісьменніка Міхася Скоблы «Дзярэчынскі дыярыюш». Мінск, 1999).

Тэрыторыя Зэльвеншчыны за савецкім часам няраз «перакройвалася»: часткі яе ўлучаліся у склад суседніх раёнаў (Слонімскага, Ваўкавыскага, Мастоўскага). Зэльвенскі раён у свой час быў нават скасаваны, але потым яго аднавілі, і да сёння ён існуе. З прычыны згаданага некаторыя вёскі раёна цяпер не ўваходзяць у яго склад.

Гаворкі Зэльвеншчыны ў большыні выпадкаў сваёй фанетичнай сістэмай і марфалагічным ладам супадаюць з літаратурнай мовай. Да найбольш адметных дыялектных асаблівасцяў належаць наступныя:

- моцнае яканне (аднак у словах *няма*, *яшчэ*, *мяне* і ў часціцы *не* вымаўляеца [i]): *пяраку'ничык*, *купля'я*, *вяраўча'ны*, *вярацяно'* (але: *німа*, *ішчэ*, *ні быў*);
- захаванне канцавога ненаціскнога [o]: *мало'*, *мно'го*, *ке'пско*, *бало'то*, *жы'то*, *ма'слу*;
- гук [o] на месцы [a] ці [Э] на канцы слова пасля мяккіх зычных і зацвярдзелых, а таксама ў часціцы-марфеме -ся дзеясловага ѿцерашняга і будучага часу, у мужчынскім і ніякім родзе прымінулага часу: *тапары'шчо*, *кло'чо*, *грабільнё*, *запісваюсё*, *стараюсё*, *зрабіўсё*, *сапсаваласё*, *згубіўсё*;
- адсутнасць падаўжэння зычных на месцы старажытнага спалучэння «зычны+т»: *насе'нё*, *раля'*, *руж'ё*, *чытанё*;
- галосны [у] на месцы [ы] у канчатках прыметнікаў (дзеепрыметнікаў), займеннікаў і лічэнікаў: *у новум*, *пераплецянутум*, *у нашум*, *у сёмум*;
- канчатак -е (-э) у назоўным (і вінавальным — пры яго супадзенні з назоўным) склоне назоўнікаў мужчынскага і жаночага роду ў націскнтым становішчы: *братэ'*, *разарэ'*, *ваўк'е*, *каравэ'*;
- сцягнутыя формы прыметнікаў (дзеепрыметнікаў), лічэнікаў, займеннікаў у назоўным і вінавальным склонах: *но ва* (хустка), *цёплу* (зіму), *сёму* (штуку), *вы рабляну* (зямлю).

Формы будучага складанага часу нярэдка ўтвараюцца з дапамогай старажытнага дзеяслова *иметь*, які зліваецца з інфінітывам: *рабіціму*, *рабіцімеш*, *рабіцімія*, *рабіцімуць*, *пісаціму*, *стаяцімеш*, *гуляцімуць*...

Значэнні дыялектных слоў растлумачваюцца ў слоўніку шляхам падбору літаратурных адпаведнікаў або тлумачацца апісальна. Пры дублетных парах робіцца адсылка да больш ужыванага слова. Загалоўнае (рээстравае) слова падаецца ў арфаграфічным напісанні (у дужках паказваецца яго вымаўленне — пры несупадзенні з напісаннем). Для ілюстрацыі семантыкі слова падаюцца тэксты мясцовага маўлення; запіс іх — спрошчаны, набліжаны да арфаграфічнага пісьма.

Закончанае і незакончанае трыванні дзеясловаў, якія адразніваюцца прыстаўкамі (зрэдку — суфіксамі), звычайна падаюцца асобынмі артыкуламі. Калі слова ўжываюцца як стылёва афарбаваныя, пры іх змяшчаюцца адпаведныя паметы: *абразл.* —

з адценнем абразлівасці, *асудж.* — асуджальнасці, *груб.* — грубасці, *грэбл.* — грэблівасці, *жартаўл.* — жартаўлівасці, *застар.* — застарэласці, *зламоўн.* — зламоўнасі, *зняважл.* — знаважлівасці, *іран.* — іранічнасці, *незад.* — незадавальнення, *непаш.* — непашаны, *пагардл.* — пагардлівасці, *пяшчотн.* — пяшчотнасці, *спагадл.* — спагадівасці, *узмацн.* — узмацнення, *экспр.* — экспрэсійнасці.

У слоўніку выкарыстоўваюцца агульнапрынятая ў лексіка-графічнай практицы скарачэнні, таму спіс іх не падаецца.

Скарачэнні называў вёсак Зэльвеншчыны, дзе запісваўся ма-тэрыял для слоўніка: *Ал.* — Алексічы, *Вальк.* — Валькевічы, *Вар.* — Варонічы, *Гал.* — Галынка, *Гр.* — Грабава, *Даўг.* — Даўгаполічы, *Дзяр.* — Дзярэчын, *Едн.* — Едначы, *Зл.* — Зэльва, *Кар.* — Ка-раліно, *Кр.* — Крывічы, *Пл.* — Плецянічы (цяпер Чырвонае Ся-ло), *Св.* — Савічы, *Ст.С.* — Старое Сяло, *Угр.* — Угрынь, *Яр.* — Ярнева.